

УДК 821.161.3

ББК 84 (4Беи)

Б59

Бібліятэчка часопісу "Дзеяслоў" – Выпуск 3.

*Aўтар і рэдакцыя часопісу "Дзеяслоў"
ічыра ўдзячныя сп. Алеся Усеню
за ўдзел у выданыні гэтага кнігі.*

Сыцебурака У.

Б59 Крушня. Вершы і проза. Бібліятэчка "Дзеяслова" –
Вып. 3. / Усевалад Сыцебурака. – Мн.: Выд. В. Хурсік
– 2006, 120 с.

ISBN 985-6576-79-2
ISBN 985-6718-67-8

Вып. 1: Вершпіцк / Анатоль Івашчанка. – Мн.: Белліт-
фонд, 2006. – 92 с., 300 ас.

Вып. 2: Бліндаж. Васіль Быкаў. – Мн.: Выд. В. Хурсік
– 2006, 192 с., 1000 ас.

У першую кнігу маладога аўтара ўвайшлі вершы і проза
я.

УДК 821.161.3
ББК 84 (4Беи)

ISBN 985-6576-79-2
ISBN 985-6718-67-8

© "Дзеяслоў", 2006
© Усевалад Сыцебурака, 2006
© Генадзь Мацура,
мастацкае афармленыне, 2006

Раздзел I

"Край"

KAMUNIKAT

* * *

Як парвецца
апошні надзейны
з руку таўшчынёю канат
і плясьнне халодны вецер
у ветразя даланю,
то стане ўсё на месцы —
і пырскі, і зоркі ў небе,
і белае вока поўні
і мы па камандзе “зважай”!
Тады й пацуکі з паклонам
заявяцца да капитана
і съціпла яго папросяць
ў каманду іх залічыць.
Кармой да абрыдлага берагу
у самае сіняе мора
па срэбнай таемнай съцежцы
насуперак усяму...
Мы выйдзем і недзе сустрэнем
таго, каго гэтак чакалі,
каго не знайсьці у корчмах
усіх на съвеце партой,
каго не набыць за гроши,
і вострым нажом не настрашиць,
каго не пакласці ў куфар
і словамі не апісаць.
Таго, хто нам дасьць свободу
ад сонца, зямлі і неба,
ад веры і самападману,

ад клопатаў і мітусыні.

Праз тое, што ён
наймацнейшы,
бязылітасны,
беспакараны,
непадуладны нікому
бязжарсны
вялікі
ШТОРМ!

Беларусі

Калі б імя тваё было малітвай,
я стаў бы вернікам, якіх не адшукаць.
Калі б яно было іржавай брытвай,
ў руцэ тримаў бы, ўпэўнены стрываць.

Калі б імя тваё было канонам,
я стаў бы тлумачальнікам яго.
Калі б яно было па-за законам,
ўсё роўна б ставіў праваруч свайго.

Калі б імя тваё паўстала вежай,
я б быў падмуркам для яе съязны.
Каб імені твайму паклон належыў,
я б тысячу разоў зрабіў зямны.

Дзяды

Калі памруць мае дзяды,
з зямлі адыйдзе пакаленъне,
ў якога вырас на каленях,
пакіне на крыжах каменных
свае імёны і гады.

Калі памруць мае дзяды,
у тое ж самае імгненьне
уключыцца адлік збавенъня,
ці будзе мне ставаць цярпеньня
ў адведкі ездзіць на клады?

Калі памруць мае дзяды,
адчуўшы сэнс у слове страта,
заўважу, як старэе тата,
якой пустой здаецца хата
бяз гукаў іхняе хады.

Калі памруць мае дзяды,
мяне таксама стане меней,
падоўжацца ад съвечак цені
і падмацуюцца сумненъні,
ці я такі ўжо малады.

* * *

Ну, што ж ты сънішся так пагана мне, Радзіма?
У вачох заплюшчаных, праз шрыфт CyrillicOld
я бачу, як ў разоры бульбяной Місіма
сьцізорыкам тупым успорвае жывот.

Я съню цябе парваным фатаздымкам
у шыбіне замерзлай на гаўбцы.
Закінутым аўтобусным прыпынкам,
дзе, як ў ваду, зынікаюць ўсе канцы.

Чаму ж ты іншым сънішся паплавамі
з бусламі, Белавежай і Дняпром,
а ў снах маіх ты дагары нагамі,
бы землятрусам зруйнаваны дом?

Так, Беларусь, я да тваіх жахоцьцяў
настолькі звык, што, нават калі ты
паўстанеш ў невыказнай прыгажосьці,
зыляканы ўскочу, і пайду папіць вады.

(лістапад, 2004)

Стары Менск

Сталіца. Ну, і хай сабе ня Вільня,
але ж былі і базыльянскія муры!
Павольна ідучы, ўглядзіся пільна,
як гожы горад гіне без пары.

Ня зьведаў ён мо толькі землятрусаў.
а так – пажары, войны. Ваяры
краін суседак – ляхаў, шведаў, русаў
палілі корчмы, хаты, кляштары.

Калі ж міналі пошасьці ліхія
і людзі адкладалі зброю ў бок,
то паўставалі гмахі, ды такія,
што час ня браў і заглядаўся Бог...

Вачымі паўразбураных будынкаў
глядзіць Няміга на шкляны палац.
Яна пакіне нізку фатаздымкаў
і, можа, колькі навуковых прац.

* * *

Ад прадзедаў спакон вякоў
мне б засталося сто гектараў.
Каб не было бальшавікоў
ды іхніх ср...х камісараў.

* * *

Яна была бабкай Прадславы,
а потым – сяброўкай Рагнеды,
што звыкла да кроснаў ля лавы
адно як да княскай бяседы.

Яна заставалася ў хаце,
чакаючы вояў з паходу.
Люляла калыску дзіцяці –
надзеі майго народу.

Была ў намітцы і з косай
сівей і сівей год ад году
з душой няўрымсълівай босай
і з сэрцам майго народу.

Яны была Папараць-кветкай
у коле жыцьця-карагоду,
няскапнай да іншых суседкай
сумленьнем майго народу.

Ў сукенцы звычайнай ільнянай,
пражыўши замежную моду,
яна была казачна-цымянай
з вачым а майго народу.

Яе я пазнаў у трамваі,
зірнуў і як быццам даў згоду.
Да згоды! Яна тых яднае,
хто верны свайму народу!

* * *

Калядная завея
гуляе і гудзе,
бы ў цемры недзе фея
іграе на дудзе.

Віхура спавівае
і хутае людзей,
ў сумётах год хавае
і цішыць рух падзей.
Завея на Каляды
прыходзіць на парог
цукеркай з шакаладу
і простым словам “Бог”.

(18.12.01)

* * *

Восень прыходзіць увечары
шэранем сіавусым.
Ён заглядае ў хаты
да спадароў беларусаў.
Ціха дыхне на прысак,
моўчкі ля печы сядзе,
холад пустых калысак
з ветрам гуляе ў садзе...

* * *

Я хацеў бы сустрэцца з вамі на вуліцы,
дзе яднае шыхты наш спрадвечны штандар.
Хай хістаецца съвет — човен не перакуліца —
наша права пабачыць нябёсы бяз хмар!

Я хацеў бы сустрэцца.
Хай з кожным дзясятым,
з тых, хто крыкам крычыць,
пра радзіму ці съмерць,
з тых, каго я хацеў бы паслья назваць братам,
ці ўжо болей ніколі і справаў ня мець.

Я хацеў бы сустрэцца. Хай толькі вачыма.
І да скону мне хопіць хвіліны такой.
Трэба верыць, бо вера ўсё робіць магчымым...
І яшчэ трэба вуліцай крочыць адной!

* * *

Сланам не хапае посуду –
пускайце сланоў у крамы.
Бракуе баранам досьведу –
будуйце баранам брамы.
Шукаюць быкі чырвонага,
а ім прапануюць рысылінг.
Цяжарным ахвота чырвонага,
а іх ўсё бадзёраць кіслым...

...Сланы не звяліся ў саване.
І бабы ў час нарадзілі.
Ня стане нічога і з намі –
і ўперад бяз волі мы жылі.

* * *

Праз дзіркі, шашалем пакінутыя ў дошках,
з якіх быў зьбіты існасьці каркас,
Niutro пялёсткамі валошкі
Глядзіць на мітусылівых нас...

(жнівень, 2003)

* * *

Як паволі усё адыходзіць
у нябыт. Так адыйдзем і мы.
І на могілках помнік нямы
наш нашчадак ня будзе знаходзіць.

(2001)

Лясун

Зыходзіць нач, і толькі ветрык
гуляе ў вершалінах дрэў,
і поўня пазірае ў нетры
лясоў. А там агонь гарэў.

Агонь бяз коміна і печы,
як бор адвечны і дзікі.
Ён быў чужы, не чалавечы,
гарэў у пушчы скрэзъ вякі.

Ды зараз згас, застаўся прысак,
як шэры прывід-напамін.
Памёр лясун, і росны высах
съвітанак ў цені між ялін...

(30.11.01)

Тэрцын

Стагоддзяў шэрая заслона,
таемных дзеяў даўніна,
на падлакоцыці дрогкім трону
і ў кубку моцнага віна,
дзе подых гаспадарскі съпіць...
Удава самотная адна
яго трymae, але піць
ня хоча. Бо — не пара.
Чакае і вяртанье сыніць
назад свайго уладара:
адчынішь браму вартавы,
князь стане пасярод двара
не пераможаны, жывы...
Вось нейкі гук зрыве сон,
як вэлюм ў панны з галавы, —
падковаў грукат! Не, ня ён...
І рэха доўга паўтарае
калісць накладзены праклён.
Князёўна зноўку засынае...

(4.11.01)

Раздел II

“Горад”

KAMUNIKAT.ORG

* * *

Вечер гуляе ў напарсткі
кубачкамі з пластыку.
Дрэвы запозынена робяць
ранішнюю гімнастыку.
Менск вяртаецца з Гораду
з офісаў і заводаў,
месціцца ля тэлевізараў
у пошуках танных прыгодаў.
Плавае флот недапалкаў
у акваторыях лужын,
хтосьці гатуе вячэру,
большасць, напэўна, – ужын.
Вочы вакон заплющваюць
жалюзі ды фіранкі,
бегаюць і страляюць
у тэлевізары “янкі”.
Дзень адлятае стары,
дзень надыходзіць новы.
Нехта шукае пары,
нехта шчырай размовы.
Дождж вышыня нараджае,
цемра рыхтуе пасткі,
блытае, перашкаджае
ветру гуляць ў напарсткі.

(сакавік, 2004)

Ранішні блюз

У пяць гадзін раніцы, ў пяць
таксоўкі самотна стаяць,
месцічы ўсе яшчэ съпяць
у пяць гадзін раніцы, ў пяць.

У пяць гадзін раніцы, ў пяць
шклом алкашы не зьевіняць,
дзеці маўданальдысы съняць
у пяць гадзін раніцы, ў пяць.

Хтосьці на працу ідзе,
хтосьці ідзе ваяваць,
хтосьці плыве па вадзе,
хтосьці працягвае спаць...

У пяць гадзін раніцы, ў пяць
сонна ліхтарні гараць,
рана судзіць і караць
У пяць гадзін раніцы, ў пяць.

У пяць гадзін раніцы, ў пяць
можна сабе дазваляць
простыя рыфмы ствараць
У пяць гадзін раніцы, ў пяць.

Хтосьці на працу ідзе,
хтосьці ідзе ваяваць,
хтосьці няведама дзе
толькі зьбіраецца спаць...

(кастрычнік, 2001)

* * *

З неба сонца, як кот,
пазірае з прыпечку.
Я гару, нібы кнот,
места таець, бы съвetchka.
У задушнай смузе
усё губляе абрывы
і падэшвы грызе
жвір гарачы, як прысак.
Пот па скроні бяжыць
гэтай съпёкі адзнака
і ў цянёчку ляжыць
паўпрытомны сабака.

* * *

У Менску вільготна і цёпла,
ў смузе патанаюць агні.
Ўсё гэта фігня, безумоўна,
галоўнае — ты пазвані.

Іду праз натоўп, бы праз мора, —
бясконцыя хвалі галоў.
Са мной маё съмешнае гора —
нагоды няма для размоў.

На ходніку мокрае лісьце,
у лужыне пачак, як буй.
Хоць гэта, напэўна, ня выйсьце,
усё ж такі — тэлефонуй.

Калі ж зазывініць у кішэні,
здалёк, як праз метры вады...
Бы Фаўст аддам за імгненьне
душу — толькі будзь гэта ты!

(лістапад, 2004)

* * *

Ня ведаю, як у Ландоне,
а ў Менску сягоння зіма.
І места у белым палоне...
Ты ў хаце сядзіш? А дарма!

Выходзь! І табе завіруха
насыпле съняжку за каўнер.
А вуха падставіш — і ў вуха.
Выходзь! Я на вулцы цяпер.

Ня ведаю, як там у іншых,
а ў нас будзе добры настрой.
Сълядамі на сънезе напішам
аб нашым спатканьні з табой.

(лістапад, 2004)

* * *

Над сталіцаю ноч
і ў позняй таксоўцы
дождж імкне па шашы,
як па мокрай насоўцы.
Што ляжыць і блішчыць,
нацягнуўшыся туга.
І гучыць па-над ўсім
тапалёвая фуга.
А у штучным съятле
горад сам сабе сыніца,
ў лоб цалуе яго
ў гэтым съне навальніца...
З ненадзейных сяброў
ліпень першы і лепшы
за пісьмовым столом —
за мяне піша вершы.

Прапорцыя

Восеньскае гра-
фіци:
жоўты – fifty
чырвоны – fifty.
Лісцыя кан-
феци.
Thirty,
thirty,
thirty...

* * *

Я зъбягу ад вялікага гораду,
ад сваёй невымоўнай тугі.
Не бярогся я восені змоладу —
гэта пекла ў тры жоўтых кругі.

Я зъбягу, далібог, як найдалей,
ніцма лягу з разьбегу ў траву.
Стану цененькай радыёхваляй
і далей ад этэру зъбягу.

Закручуся, як вожык, у лісьце
і прасплю ў кубле да вясны.
Пэўна, гэта найлепшае выйсьце.
Вось цікава, ці съніць вожык сны?..

* * *

Я ня супраць вуліцы “Кастрычніцкай”,
бо лічу, што назва ў гонар восені.
Згодна даўніх традыцый язычніцкіх
ў гонар лісьця і неба просіні.

Што дурныя праявы мінулага? —
пралятуць цягніком сустрэчным.
У съветлай памяці сэрцы чулага
застанеца *кастрычнік* вечным.

* * *

Недзе ўверсе — Бог і навальніца,
дождж і парасоны тут, унізе.
Першая мільгае бліскавіца —
красавіцкі вечар на Нямізе.

Каляды

У цёплае кватэры,
як у замкненай сферы
анёлы і хімеры
з пачварным харством.

Ня маюць мары меры
ды даць няможна веры,
што ты адчыніш дзъверы
у мой аціхлы дом.

Ляжыць кавалкам лета
пажоўкля газета.
Цыгарка, як камета
з абрывізным хвастом.

А звонку ходзіць съюжа,
на шкле малое ружы.
І, пэўна, мерзьне дужа
мой казачны фантом.

Адсюль далёка недзе
на полюсе мяdzьведзі
варушаць ледзьве-ледзьве
сусветны наш садом.

У цёмнае кватэры,
як у жывым этэры
Я — Моцарт і Сальеры
і вечар за вакном.

(лістапад, 2004)

раздел III

“Верши пра верши”

* * *

Як зерне ў Боскае сяўбе
мы, дзе расьцем, дзе нікнем долу.
І кожны піша без дазволу
Евангеліе *ад сябе*...

KAMUNIKAT.org

* * *

Без съятла ў хаце маёй,
дзе я адзін – цёмна.
А як у хаце тваёй,
Дзе ты адна без съятла?..

(2002)

* * *

Лісты мае,
мае паданьні,
што я складаю для цябе –
мая самота
і ваганьне,
мая няпэўнасць у журбе...

* * *

Вершы нараджаюць ў цішыні.
Хай пасъля чытаюць іх на пляцы.
Музы патрабуюць ціхай працы,
вершы нараджаюць ў цішыні.
Ці у полі голым, ці ў палацы,
ці у летуценнай вышыні.
Вершы нараджаюць ў цішыні.
Хай пасъля чытаюць іх на пляцы.

* * *

Мае вершы, як съмерці, баяцца паперы.
А здараецца часам, што нават мяне.
Быццам плямаў крывавых на белай съцяне,
мае вершы, як съмерці, баяцца паперы.
Нібы келіха тога, што не абміне,
Як выпрабаваньня ў веры...
Мае вершы, як съмерці, баяцца паперы.
А здараецца часам, што нават мяне.

* * *

Растлумачыць, як пішуцца вершы,
я ні вам, ні сабе не магу.
Мне калісці сустрэўся мой першы
у дзьвюх вуліцаў на рагу.

Ён складаўся з дажджу і грыматаў,
з парасонаў, аблокаў, нябёс,
з паўсядзённых звычайных турботаў,
з тых, што нам выдаткоўвае лёс.

Я ўглядаўся ва ўсё ў задуменьні,
покуль там, недзе над галавой
нараджалася паразуменьне
паміж вершам, натхненнем і мной.

(2002)

* * *

пішу удзень,
палю уночы,
каб бачыць тое, што пішу.
Гарыць агонь, і сълепнунець вочы,
і ўсё раблю, нібыта двойчы,
і каюся, нібы грашу.

(19.11.03)

* * *

Думкі лётаюць ды ня пішуща,
На паперы аловак крышицыца.
Я скраду колькі рыфмаў у восені,
сапсую нашы з ёю адносіны.
А пасыля аднаўлю з ёй стасункі,
презентуючы вершы-ласункі.

* * *

Анатолю Іващанку

У кожнай згодзе ёсьць сваё “годзе”!
У кожным добра ёсьць сваё “до”!
Іду, апрануты па апошняй модзе,
адэптам веры ў майм народзе,
веры ў нагоду выпіць “па сто”.

I, ўласна кажучы, на ўласнай мове
хочацца толькі зацята маўчаць.
Ў несказаным слове,
нібыта ў замове,
яднаюцца “дзякуй” і “ё... твою мать”.

А з словаў такіх — складаюцца вершы.
I іх застаецца адно запісаць –
“Ты быў не апошнім, на шчасьце й няпершым”
напіша хтось іншы, і, пэўна, што лепшы,
і кропку паставіць, каб ты змог пачаць...

* * *

Тры месяцы лета, як тры трываletы,
як тры напаміны пра ўсё, што было,
як птушкі, што сталі утрок на крыло.
Тры месяцы лета, як тры трываletы
зъляцелі ад нас, і насланьне сплыло.
Я выйшаў з кіно, і камячу білеты...
Тры месяцы лета, як тры трываletы,
як тры напаміны пра ўсё, што было.

* * *

...Бездакорным халодным і чыстым
стылем...
белым...
атрамантам памяці
піша ліст за лістом
і зьнішчае ўрачыста
ноч у вэлюме
сънежнае замяці.

* * *

Ня то, каб гэты раз быў першы,
і ўсё ж я жыў у чароўным съне --
Як засяроджана яна чытала вершы!
А толькі перагортвала мяне...

Увесь мой съвет, і ўнутраны, і зьнешні,
яна кранула. Ўжо наўрад хто так кране...
Яна мае дэкламавала вершы!
Пры гэтым не зважала на мяне...

На ўсё адмераны і час, і межы.
Я гэта ведаў, ды баяўся, што міне...
Ах, як яна мае любіла вершы!
І толькі шкода, што кахала не мяне.

Раздзел IV

“Жарсыці і жарты”

* * *

Калі ты прыйдзеш да мяне,
я незаўважна буду побач.
Як неба з зорамі апоўнач.
Калі ты прыйдзеш да мяне.
Нібыта пры касыцёле пробашч,
і так, як ісьціна ў віне.
Калі ты прыйдзеш да мяне,
Я незаўважна буду побач.

KAMUNIKAT.org

* * *

Што аддаць, каб зъявіцца ізноў
там, дзе ты,
там, дзе неба бяз хмараў,
дзе віном разбаўляеца кроў
у канцэнтрацыі мараў?

* * *

Я, як мог, марнаваў час,
з сілаў усіх спакушаў лёс,
што ў бакі паразводзіў нас,
што съцяной паміж намі рос.

Час, як мог, мяне шкадаваў,
лёс, як Бог, мяне бараніў.
Час на роздум сябе даваў,
лёс ня блытаў, і не маніў.

А я мроіў у дзіўным съне,
дзе няўладныя лёс і час,
там, дзе Вы жывяще для мяне,
там, дзе я існую для Вас.

* * *

Ня ліце гэты келіх поўны.
Мне кроплі досыць каб адчуць –
скажу – ня схочаце пачуць.
Ня ліце гэты келіх поўны.
Ён небяспечны быццам ртуць,
Съмяротны для вар'ята поўні.
Ня ліце гэты келіх поўны.
Мне кроплі досыць, каб адчуць.

* * *

Я цісну тваю руку,
бо лепей сказаць ня ўмею.
І голас чамусь нямее.
Я цісну тваю руку.
Няхай гэты поціск развее
сумнівы твае і тугу.
Я цісну тваю руку,
бо лепей сказаць ня ўмею.

(7.08.03)

Чэскі трываlet

Гэта горы. Ня лепей, ня горай.
Гэта горы – напруга зямлі.
Іх туманы, бы сънег, замялі.
Гэта горы. Ня лепей, ня горай.
Як на тронах сваіх карапі,
ўладары над маўклівай прасторай.
Гэта горы. Ня лепей, ня горай.
Гэта горы – напруга зямлі.

(Вацлаваў, 18.07.03)

* * *

Залева.
І цягнуцца ніткі дажджу.
Улева
і ўправа па хаце хаджу.
Адбітак
агенъчыка съвечкі на шкле.
Ва ўжытак
гарэлку ўводжу, але...
Ня сумны,
бо дождж мой адвечны сябрук.
Разумны
і моцны ў поціску рук.
Патрэбны,
як музу шуканьняў маіх,
і неба ў нас з ім адно на дваіх.

(ліпень, 2003)

* * *

Anatolю Iвашчанку

Такім надвор'ем трэба жыць,
сягоныня паміраць ня можна.
Лятуць съняжынкі асьцярожна.
Такім надвор'ем трэба жыць.
І быць ва ўсім, ў імгненыні кожным,
у кроплі, што на шкле дрыжыць.
Такім надвор'ем трэба жыць,
сягоныня паміраць ня можна.

(25.10.03)

* * *

Расклад

Забалела ў грудзёх у ацтэка,
ды зачынена была аптэка.
Адчынілі, як позна было.
Так расклад загубіў чалавека.

(14.11.01)

Рамантык

Калісці і звычайны унітаз
Мне падаваўся чымсьці кшталту трону.
Гарэў на кухні сіняй цветкай газ,
А мроілася мне ў ім карона.

(24.10.01)

* * *

Я не віншую.
Проста зычу
дабра ад сэрца усяго
нам не стае усім яго,
я маю трошкі і пазычу.
Я не віншую.
Проста зычу
дабра ад сэрца усяго.

* * *

Маё тут існаваньне
мае праявы дзъве:
самога з сабой лістраваньне,
ці ўстрываньне ледзьве.
Маё затыканьне адтулін,
з якіх непакоем дзъме.
Лёс бацькаў, і лёс матулін,
і дзедаў у барадзе.
На гэтым няўцямным съвеце,
на гэтай пакутнай зямлі
я сам і “Бацькі і дзеци”,
і птушка ў мёртвай пятлі.
Маё тут існаваньне,
мая экзістэнцыя тут –
зьнішчэнье сябе дазваньня,
мой рынг і на рынзе кут.
Маё шляхецкае права
апошнія ночы з сабой.
І скончаны крылава
перед люстэркам двубой.

Ноч у маёнтку

Ноч за вакном
Сыпіць аканом,
дзъме ад ракі,
съпяць мужыкі.
Коні паснулі,
ціха ў вульлі,
быдла ў стойле,
жыта ў полі,
сны съняць дубы
і галубы,
дрэмле сабака,
кот-небарарака,
мыш у капе
ціха сапе.
Жыта ў мяшку,
тхор у стажку,
кныр ля карыта
рохкае сыта.
Пан у пакоі
съпіць у спакоі.
Разам з ім дом.
Ноч за вакном...

* * *

Не глядзі.

Нельга так глядзець.

Так глядзяць мой анёл і матуля.

Так глядзець трэба права мець,
нібы лёс, нібы лёсу куля.

Не маўчи.

Нельга так маўчаць.

Так маўчаць абразы у хаце.

Так маўчаць, бы сякера ўзяць,
нібы суд вяршыць, каце-браце.

Не крычы.

Нельга так крычаць.

Так крычаць можна ў чистым полі.

Так крычаць – волю абвяшчаць
й быць закладнікам гэтай волі.

Не крыўдуй.

Пасядзім удвох.

Паглядзім як у очы ў неба.

Гэта ўсё, што я для цябе зъярэг...

Не крыўдуй, можа, хоць і трэба.

(19.11.03)

* * *

Шукаць: дзе трошкі меншы дзень,

дзе адпачнуць ад съвету очы,

дзе болей задуменай ночы,

якая дасыць гаючы цень...

Знайсьці: усё наадварот

І процыму новых наваротаў.

Капаць, як на асфальце крот,

Стаяць баранам ля варотаў.

* * *

Я рэдка суцяшаю тых, хто плача,
бо больш за ўсё палохаюся сылёз.
Мяне не ўспрымайце усур'ёз
і не паліце цыгарэтаў нашча.
Глядзіце – пада мной вібруе трос,
унізе пазяхае плошча-пашча...
Я рэдка суцяшаю тых, хто плача,
бо больш за ўсё палохаюся сылёз.

* * *

M*****

Я стаміўся цябе праводзіць
кожным разам, нібы назаўжды.
І жадаю, каб ведала ты:
я стаміўся цябе праводзіць.
Бо ня злыдзенъ і не съяты,
Бо наш час у нябыт адыходзіць.
Я стаміўся цябе праводзіць
кожным разам, нібы назаўжды.

* * *

ДАІ спыніла пісьменьніка,
пакарала за звычкі аматарскія.
Да косачкі і займеньніка
адабрала правы аўтарскія.

* * *

Cн. Бабкову

Як выйдзэм з “Галерэі Б”,
нас ўсіх пасадзяць на галеры.
І што ўсе рыфмы і памеры,
як выйдзэм з галерэі “Б”?
Ты не дасі, напэўна, веры.
Не пераконваю цябе.
Як выйдзэм з галерэі “Б”
нас ўсіх пасадзяць на галеры.

(кастрычнік, 2004)

* * *

Як мы адзін аднога забываєм,
нас памятае наша памяць.
Бывае, гэта цяжка ўцяміць,
як мы адзін аднога забываєм.

I ў рэшце рэшт ўсё тое, што мы маєм,
съядомасць нашу моцна пляміць.
Як мы адзін аднога забываєм,
нас памятае наша памяць.

(сънегсань, 2004)

* * *

Хутка Каляды і Новы год
і хочацца, як ніколі ў гэтым разе,
забыцца на крыўды нашых нязгод
і хоць гадзінку пабыць разам.

Ды вось толькі іншы ў жыцьці паварот,
ці крапку, ці коску паставу у сказе,
сяджу ў фатэлі, як кінуты кот —
я тут — у Менску, ты там — у Празе.

* * *

Якая розыніца,
што ўсё так робіцца?
На лусты кроіцца,
як хлеб жыцьцё.
І хто адмовіцца,
і як адмыецца?
Хіба памоліцца,
калі дасьцё.

* * *

Пройдзе гадкоў дзесяць,
стане гадкоў з трывцаць –
будзе і ў нашым съмецьці
досыць цікава рыцца.

* * *

Які сам ты –
такі й твой Санта!

* * *

Ціха!..
Сядзі
й не будзі
ліха.
Можа
яно
і ня прыйдзе
само...

KAMUNIKAT.org

Прысьвячэнне Ю.І.

Што ў мяне без цябе было?
Ды гады, што ішлі і ляцелі,
з фотаздымкаў у альбоме глядзелі
і са сноў, як згасала сьвятло.

Што ў мяне і дагэтуль ёсьць? –
Дзень і ноч, і зрэдзьчас напаміны,
і ўзгадкі ў колер языміна,
і між імі ў горле косьць.

Што яшчэ ў мяне ёсьць апрача?
Апроч гэтых суботы й нядзелі...
Што ў цябе, апрача кудзелі?
Што ў мяне, апрача мяча?

На вянчанье Анатоля і Тацяны І.

Звонку пятніца, травень з крыжом
тут — съятар і ваксовыя съвечкі
і анёлы кладуць вам на плечы
свае руکі, што пахнуць дажджом.

Звонку горад. А тут ў цішыні
дзьве сапраўдныя ваши кароны —
два съцвярджэнні Яго абароны,
два пагляды з Яго вышыні.

* * *

Неба любіць ваду,
бо бачыць у ёй сваё адлюстраваньне.
Вада любіць неба, бо глядзіць на яго, як на сябе.
Зямля любіць дождж, бо пасыпявае ў краплі,
што падае, паглядзець на свой адбітак.
Кропля любіць чалавече вока,
бо думае, што гэта маленькае неба.
І мала памыляецца,
бо вока таксама нараджае краплю
— съязу.

* * *

Нарадзіўся бяз звычкі хадзіць.
Вучыўся бяз звычкі сядзець.
Служыў бяз звычкі стаяць.
Працаваў без умення згінацца.
Любіў, ня здолъны саступаць.

Так і памёр, не прызывычаены жыць.

* * *

Мае няспраўданыя мары
з вачыма хворых шчанюкоў
глядзяць, нібы з туману фары,
нібы сігналы маякоў.

Маё разгубленае сёньня,
маё кахранье давідна,
мая няспоўненая поўня
і ты, мая адна.

І ўсё, што неяк удалося,
сваім лічиць ужо адвык.
Мінула што, што засталося,
аднолькава займае дых.

* * *

той, хто чакае дажджу,
не паکрыўдзіць яго парасонам,
не схаваецца ў хату, як далей,
ў пераход ці засц...ны пад'езд.

той, хто чакае сонца,
не начэпіць на нос акуляраў,
не абмажацца брыдкім крэмам
і ў салярый ня ступіць нагой.

той, хто чакае ночы,
ня ўключыць съятла ў пакоі,
не прыпыніцца пад ліхтарній,
ці ў мігценны рэкламнай лухты.

той, хто чакае ветру,
да яго ніколі ня сходзіць,
не зъянволіць яго ў ветразь
і у млын, як каня, не ўпражэ.

той, хто чакае свой час,
не спытае: “Калі ўжо нарэшце?”
не адкажа, што доўга зьбірацца
і няма дзе пакінуць ключы.

* * *

На ценькім валаску жыцьцё трymaeцца
табе здаецца, што ляжыш на днё.
я веру – у цябе ўсё атрымаецца
і будзе лад, ды толькі без мяне.

гарыць душа, у нябит зрывaeцца
і не мігціць съвятло ў вакне —
з гадамі і благое забываeцца —
і будзе лад, ды толькі без мяне.

раман жыцьця чырвоным стрыжнем правіща
і ісьціны няма нат у віне.
міне і гэта, бо ўсё мінаeцца
і будзе лад, ды толькі без мяне.

* * *

Волечцы

Маё соннае съмешнае шчасьце
у доўгім белым пухавіку,
у сусьвету ўсяго цябе скрасыці
я хацеў бы, ды ніяк не магу...

Мая цёплайя кропля пяшчоты
на вачах з дыаментамі сълёз,
я ж напраўду ня ведаю, хто ты
й што рыхтуе наперадзе лёс?...

Мая вольная съветлая птушка,
як шкада мне, што я не такі.
Толькі цень і нікчэмны твой служка
вольны йсьці на чатyры бакі.

* * *

І ніяк па-іншаму ня можам –
толькі так, каб балела сэрца.
І баліць, і наўрад дапаможа
шклянка кропляў ад “Допель Херца”.

Хоць ўначы мулка нам, бы на дошках,
дзе ж прызнацца адзін адному?..
Бессань д’яблам на тонкіх ножках
невыносную носіць стому.

Час ідзе, час няўмольна сыходзіць,
ды няздолныя мы саступаць,
нам нагоды прасьцей вынаходзіць
ў ложкі розныя класыція спаць.

* * *

Быў бы Джым, даў бы лапу на шчасьце
ды ні Джима, ні шчасьця няма.
На вугольле астылае жарсьці,
нібы попел, кладзецца зіма.

Белым сънегам з халодных нябёсаў
засыпае мой горад і съвет,
і съцяжынкі разьведзеных лёсаў
ужо ня зьвесьці ў адзіны сълед.

* * *

2005-му прысъвячаецца

Незваротна зынікае яшчэ адзін год,
і гучыць разывітальная кода,
і з ужытку выходзіць ягоная мода –
незваротна зынікае яшчэ адзін год.
Ён ня быў асаблівым, а ўсё ж такі шкода
яго крыўдных нястачаў і дзіўных даброт...
Незваротна зынікае яшчэ адзін год,
і гучыць разывітальная кода.

* * *

Калі нарэшце надыходзіць час,
калі з зямлёй разывітвацца нам трэба
так дзіўна раптам ўсім бракуе неба,
калі нарэште надыходзіць час.
І не спытаць нікога: “Ў чым патрэба?” —
не мы ўжо выбіраем, але нас.
Калі нарэште надыходзіць час,
калі з зямлёй разывітвацца нам трэба.

* * *

Ты, як брудную пляму ці
як стары нечытэльны файл,
выцірай імя маё з памяці,
пакідаочы ў дужках “смайл” І

100 адсоткаў – так будзе лепей.
100 прычынаў змагу назваць.
I don't worry, and you be happy –
100 мужчынаў будуць кахаць.

Будзе прынц твой – і ўсё нанова,
што дагэтуль было – наплываць.
Толькі зынішчы імя тэрмінова —
памяць нельга пераўсталяваць.

* * *

Зыходзіца ў кропку праз шкло
перспектыва дарогі,
зынікаюць у змроку агенъчыкі рэдкіх машын,
мы рушым наперад – туды, дзе лясы і разлогі,
і дрэмлем да часу пад ціхую музыку шын.

У кішэннях заплечнікаў лісьце з мінулага году –
паштоўкі ад Глублі і Глубелькі родных сясыцёр.
Праз справы і тлум мы счакалі нарэшце нагоду
ізноў дакрануцца да сэрца Блакітных азёр.

А ветрык цішэе і нач нам кладзецца на плечы,
І съцежка у цемры ўпартага вядзе да агню,
і слова няшчырыя, штучныя тут недарэчы
і цішыць адвечны спакой мітусьню.

Ды зноўку шляхамі знаёмымі
вусыцішна пройдзем
У вэлюме белых і мяккіх, як сънег, туманоў
Усё, што так даўна шукалі,
напэўна, мы знайдзем,
што стане сюжэтам
для наших трызньенъяў і сноў.

* * *

Калі развядзе жыцьцё
вас у бакі далёка
і пралятуць гады
ды пралятуць аблокі,
і пэўны ня будзеш нават
было ўсё напраўду, ці...
Пазнаеш яе ў дзяўчыне
гадоў васемнаццаці.
І думаць пачнеш, зънямелы,
як мог ты тады спаткаць
каханыне, што іншых змушае
адзіную тую кахаць.

* * *

Ня мроіцца стаць манаҳам
Не сапраўдным
і не будысцкім.
Ня хочацца съпіцца са страху
не айчынным бальзамам,
ня рыжскім.
Няма жаданьня, каб чэрці,
псавалі радасць быцьця.
Дык крый Божа боязі съмерці,
калі ёсьць хоць хвіліна жыцьця!

* * *

Нам усім у жытцы не стае
каханъя, цеплыні, надзеі.
Мінаюць розныя падзеі
і мы, на жаль, не маладзеем.
А вось каханъя не стае...

І лёс нам шанцу не дае,
і боскай нам бракуе ласкі,
адно расповеды і казкі.
А замест твараў толькі маскі.
І ласкі Бог нам не дае...

І сонца квола устae,
Рыпіць ў падлозе сумна дошка.
Ізноў стаптаная дарожка:
на працу, з працы і да ложка.
На ўчора заўтра выдае...

Ды будзе ўсё, як мае быць!
Бо горай быць ужо ня можа.
Нарэшце Бог нам дапаможа.
Мы будзем жыць!
Мы будзем жыць!

(чэрвень)

раздел V. Захаванье параметраў.

КАМУНКА

Крылы

Прачынаюся — бы выпускаю шасі. Адкідаю коўдру — як расшпільваю форменны сіні лётны кіцель. Спускаю ногі з ложку — і бачу як падаюць да борту трап. Першыя крокі па цвёрдае паверхні няўклодныя, немаўлячыя. Трохі хістае. Збоку падасца — пасъля сну, насамрэч — пасъля палёту. Так, я лётаю ў сyne. Раней — рэгуллярна, цяпер — зредку.

Справа, вядома, ня ў колькасці палётаў, а ў самім факце знаходжаньня *не на зямлі*. Ня ведаю, як для іншых, а для мяне палёт пачынаецца тады, калі толькі заплюшчваю вочы ў *тую ноч*. Гэтае адчуванье, як глыток чыстага кіслароду, ад якога кружыцца галава і цела робіцца бязважкім.

Усё зъмяняецца. Зънікаюць пахі, катэгорыі цвёрдасці, гарачыні, вільготнасці. Замест іх зъяўляюцца колеры. Іх шмат, а асноўны, які задае гаму — съветласветла-блакітны. У жыцці, на зямлі такую фарбу бачыў толькі аднойчы ў дзяцінстве. Гэта быў колер нямецкага фламастару ў наборы, які маці презентавала нам з братам напярэдадні нейкага чарговага пачатку верасьня. Дзіўна, але рыска, праведзеная тым цуда-алоўкам на шэрай паперы, была бліклай і незаўважнай. Гэтак і палёт: толькі сам ён дзіва і цуд, і іншы съвет, а ранкам на зямлі — толькі няпэўная загадка аб нечым невымоўным і сапраўдным. Як каменьчык, што блішчыць у вадзе, а пасъля, выцягнуты, на сонцы чэзыне і губляе прыгажосць, гэтак і палёт, пасъля пасадкі — усяго захапленыне па інерцыі.

Сапраўды, раней мае палёты былі прыемнай завя-

дзёнкай. Даводзілася выпрабоўцаць крылы. Я лётаў. Ня дужа высока, не падымаючыся вышэй вершалінаў вялікіх парковых дрэваў, што стаяць пад вакном. І ня хутка, можа, так як папяровы самалёцік, зроблены са школьнага лінаванага аркуша. Памятаю ўсё да дробя-зяў, да такіх драбніцаў, што дзіўлюся, як гэта цяпер не магу ўзыляць проста з-за стала.

Перад тым, як адараўцаца ад зямлі – два ці тры пругкія крокі, і цяжка, з заўважнымі высілкамі, як вялікая птушка, іду на пад’ём. Падымаюся вышэй і вышэй. Тулава паралельна зямлі — ніяк па-іншаму. Дасягнуўшы нейкай крытычнай вышыні, азіраю ўсё — там, унізе. Займае дых. Я птушка, якая баіцца вышыні...

Унізе родныя мясціны. Усё знаёмае, ці, прынамсі, падаецца такім. Спакой. І пошук кропкі, на якую можна съпікіраваць. Пачынаю плаўна, павольна падаць. Кадры майго фільму, нібы падаўжаюцца. Веру ў тэорыю Эйнштэйна, пэўна, як ўсе тыя, хто лётаў. Час, нібы мёд, бурштынавымі ніткамі выцягваеца ўздоўж парабалы майго піке. Спыняюся і, амаль як страказа, завісаю над зямлёй. Гэта вельмі важна, менавіта над зямлёй, прычым не ніжэй майго росту. Ніжэй прыцягненне становіцца мацнейшым шматкроць, і ногі самі становяцца на глебу. Калі на гэтае забыцца, можа надарыцца незапланаваная пасадка. Яна ператворыць далейшы сон у жудаснае і амаль заўсёды марнае намаганье ўзыняцца ізноўверх. Няма нічога цяжэй такога працягу. Таму лепш не рызыкаваць. Трэба заставацца ў палёце як мага даўжэй.

Перажыўшы піке, ізноў мэтанакіравана лячу ўгару. Нейкі час рухаюся на адной вышыні над стрэхамі хатаў, антэнамі, садамі, кранаочы лісьце рукамі. Захапляюся пачуцьцём лёгкасці і свабоды. Можна лятаць доўга, але і ў гэтае радасці ёсьць свае абмежаваныні. Нельга ні на чым моцна засяроджвацца. Калі раптам падумаш, што ліст, які толькі крануў рукой, пагрызены чарвяком, а чарвяк мае шэсць параў ножак і бадзёра імі перабірае па галінцы, якая... І не пасыпееш дадумаць

якая галінка — цябе выкідае з рэчаіснасці, нібы сапраўднага лётчыка з прытомнасці ад вялікай перагрузкі. *Той*, хто дае магчымасць лётаць, чамусыці не ўхваляе засяроджанасці на дробязях — гэта закон. Я прымаю яго. І лепш прымаць, калі ня хочаш прачнущца сярод ночы і, перакуліўшыся на другі бок, да раніцы сыніць усялякую лухту.

Шанцавала, праўда, некалькі разоў пасля падобных крыйдных правалаў ізноў вяртацца ў неба. Тады я быў невыказна рады. Быў самы лепшы, сумленны, прымаў усе правілы. Галоўнае з якіх: *Ня ўсё пада мной, але я па-над усім..* Вось праўда. Трэба ляцець так, каб не зварухнуць шатаў старой ліпі, як прамень сонца прайсці скроў іх і ўвабраць у сябе цёплы малахітавы сок. Ня трэба змагацца з ветрам, трэба зрабіцца такім, каб ён дзымуў праз цябе і не зъбіваў з накірунку. Будзь складнікам, часцінкай навакольля: *Ты ў съвеце, Съвет у табе.* Адчуўшы гэтае заўважаеш, што сам пачаў пераўтварацца ў нябеснаблакітную смугу, лягчэйшую за собскі подых, той самы, які аддзяляе яву ад сну, той адзіны непадкантрольны, але ўжо моцны ўздых, што напаўняе лёгкія чалавека, гатовага прачнущца ў новы дзень.

Аэрапорт прыняў. Пасадка прайшла як мае быць. Я на паласе. Задаволена іду ў ванны пакой. За вокнамі — тыя ж дрэвы, дахі, толькі від зынізу. Адзначаю, што так і не агледзеў ту ю высокую бярозу з варонінымі гнёздамі ў двары крамы. Трэба наступным разам. Не забудзіся, авалязкова наведаю, толькі б ня скончыліся вызначаныя мне лётныя гадзіны, а то перавядуць у наземны персанал — як тады класціся спаць?..

Дзень N

Усё стала зразумела напэўна тады, калі ён выйшаў з “Цэнтральнага” добра ablіўшыся кефірам, які тлустымі струменямі павольна съякаў па чорнай замшы курткі. А можа нават і хвіліны на дзьве раней, калі ён яшчэ толькі вырашыў выліць на сябе на тры чвэрці недапіты кефір. Як да гэтага ён не дапяў раней?..

Павольна і страшэнна задаволена ён дэфіляваў па вуліцы. Дзьмуў халодны вільготны вечер, съяціла сонца, блішчэй мокры ходнік. Людзі глядзелі на яго з не-прыхаванай цікавасцю. Але гэта не назаляла, бо глядзелі яны і раней, толькі зараз гэта мела дакладнае тлумачэнне і таму не дзівіла.

Наогул, нечакана стала неяк прыемна і ўтульна. Зьявілася *жалезная* ўпэўненасць, што сёньняшні дзень добры. Добры настолькі, што з Верхняга гораду зъехала ахутаная калючым дротам вайсковая камендатура, і самі па сабе засыпаліся брудныя траншэі бясконных будоўляў. На працу з абеду хацелася ісьці бясконца. Пераступаць лужыны і ручайні, чакаць зялёнаага съялага ля пераходаў і, як мага павольней, ісьці, ісьці... Исьціна недзе побач. Пабач яе!

Як ішоў Калумб па сваёй зямлі пасьля доўгага плаванья, дыхаючи напоўніцу і не зважаючи на тое, што нязвыкла кружыцца галава, і ногі вязнуць у вільготным пяску. Ну ён хай ішоў і ня так, як Калумб, але дакладна так, як першы, хто ішоў за ім.

Глядзеў вачыма галкі на жоўтае лісце, якое вісела на дрэвах разам з ранынім каstryчніцкім сънегам, і ад-

чуваў холадам у далонях вышыню і хісткасць тонкай галінкі, што дрыжэла пад птушынымі лапкамі.

І вяртаўся на ходнік, каб пераступіць чарговую шэрную лужыну і зноў удыхнуць рэзкага халоднага паветра-ветру.

У кожным кроку па зямлі ён рабіў яшчэ безыліч кро-каў у съядомасці, па той дарозе, што ішла ў другім вымярэнні, якое ня можна абмежаваць ніякім адлег-ласцямі, але трэба прайсьці. Прыйчым, менавіта сёнь-ня, калі ўсё гэтак невымоўна празрыста, што наскрозь бачныя будынкі, чорныя салоны службовых аўтамабі-ляў, і адчуваецца ледзяны смак кроплі, што яшчэ толькі зьбіраецца, развітаўшыся з ледзяшом на схоне даху, сарвацца ўніз...

Дакладна такім усё было ў снах, калі абмежаваны часам, ён хутка праглядаў іх, не спыняючыся на падра-бязнасцях праз боязь раптам прачнуцца і не даведацца, што далей зробіць ён сам. У чыёй асобе нарэшце спыніць хаду і ператворыцца ў маўклівую дэкарацыю на шляху нейкага іншага вандроўніка, які таксама калісці зразумее, што знайшоў свой дзень.

Кім я хачу стаць пасъля съмерці *альбо Сачыненне на адвечную тэму*

*Паміраючы, упэўніся,
што жыцьцё скончанае.*

Учора хадзіў па квартэры і паліваў з распырсквалкі, якой карыстаюцца хатнія гаспадыні пры прасаваньні, свой пакой. Было занадта суха.

Так робяць. Ня ўсе, але тыя, хто лічыць гэта неабходным. Можна так рабіць ці не — я не зьбіраўся думаць над гэтым пытаньнем усур'ёз, тым больш, што дзень быў нядрэнны і ўвечары не хацелася распачынаць скандал, даводзячы самому сабе сваю рацыю.

Разам паліў і кветкі. Хоць апошні раз рабіў гэта зусім нядаўна. Зямля ў гаршках была невільготная. Ня тое, каб я вёў сталыя назіраньні за расылінамі, але з таго часу, як яны зьявіліся ў хаце (рознымі шляхамі), мушу не даваць ім стаць гербарыем. Узгадваю пра неабходнасць клапаціцца пра іх найчасцей тады, калі чую гутаркі пра нягегласць мужчынаў у вядзеніні хатніе працы. Узгадваю і пачынаю паліваць. Вось стаць “дрэва міру”, яно падгрэбла пад сябе каранямі ўсю зямлю і стаць зараз нібы хатка Бабы Ягі, адно, што не варочаецца. А можа і варочаецца, толькі непрыкметна. А, можа, і прыкметна — папрадзіце, я ня надта сачу за ім.

Вышэй за кветкі, што стаяць на шафе, — абраз Спаса. Гэта той, хто сочыць за мной. Ён ведае, што я баюся паміраць, і таму, паліўшы кветкі, іду на кухню правяраць ці перакрыты газ, пасъля — ці зачыненыя дзвіверы.

Таксама тута закручваю краны. Гэта не ад страху съмерці, хутчэй ад нежаданьня мець клопат з суседзямі зынізу. Апошняя пільнасць у адносінах да кранаў дae падставы ўсум-

ніцца наконт высноваў пра боязь замагільнага съвету. Можна аднесыці ўсе мае вечаровыя клопаты на рахунак гаспадарскай звычкі. Сапраўды, такую рэвізію перад сном праводжу з дзяцінства, гадоў з дзесяці. Але гэта марны самападман. Я, вядома, баюся і не хачу паміраць.

Што мы будзем *там* рабіць? Каб ведаць гэта, шмат хто аддаў бы ня тое што гроши, але і рэшту жыцьця. Прynamсі, мне так падаецца. Яшчэ падаецца, што ўяўляю тамтэйшы лёс іншых, бо прасыцей разважаць не пра сябе.

Мая матуля, якая заўсёды ў хаце нешта прыбірае і парадкуе, падмятае і мыє, трапіўшы на той съвет будзе хадзіць і падбіраць белае бязважкае пер'е, што губляюць, лётаючы па справах, анёлы. Пух трэба зьбіраць, з яго робяць аблокі, хмары і навальнічныя хмарыны. Бяз іх ня можа існаваць неба. Аблачыны закрываюць ад нашых нахабна-цикаўных вачэй тонкі съвет.

Дзед, які ўсё жыцьцце поркаўся з жалезінамі, балтамі, машынным маслам і іншай бруднай субстанцыяй і пры гэтым, як сапраўдны пралетар, ня верыў ні ў якіх анёлаў, *там* таксама пабачыць іх. Ён і *там* будзе займацца звыклай працай. Напрыклад, змазваць дзвіярныя завесы, якія рыпяць ад стварэння съвету. Праца гэтая бясконцая, бо брамаў там безыліч. Кожны ідзе туды сваім шляхам і праходзіць, хто троумфальны аркай, а хто нізенькай садовай брамкай.

Чамусыці ня ведаю, які занятак будзе бацьку. Можа таму, што я не ўяўляю яго адарваным ад зямлі. Што ж тата будзе рабіць там, дзе яе няма? Ці, можа, яна ёсьць, толькі не такая, як тут?.. Ці будзе ён сядзець пасъля працы на нагрэтым за дзень камені і назіраць, як заходзіць сонца над нашым лецішчам, калі камарыкі таўкуць мак і ружавее знаёмы далягляд?

Пра брата наогул змаўчу. Ён ўсё ж маладзейшы і найперш, пэўна, я задаволю цікаўнасць і даведаюся пра сваю справу. Толькі ня надта хочацца даведацца пра ўсё ў хуткім часе, лепш — калі-небудзь пасъля... А пакуль дапісваю радок і іду закрываць краны. Каб не цякла вада, каб нічога не зъмянялася.

Ab ovo

Зъвечару, па ледзь зялёных вільготных лагчынках, над непрыбраным з зімы съмецьцем і леташняй лістостай, над кволымі голымі дрэўцамі, пачаў зьбірацца мяккі рэдзенъкі туман. Шэрае неба нізка нахілілася над горадам, які яшчэ не пасыпей запаліць съятло ліхтароў і вітрынаў і праз тое выглядаў асабліва сонным, нейкім па-дзіцячы разгубленым, як малое, што заблукала і ня ведае ці плакаць, ці шукаць матулю... Вырашае ўсё ж плакаць – пачынае імжэць дробны дожджык. Хуткі роўны ход і лагоднае пагойданье маршруткі ствараюць уражанье знаходжанья ў цягніку. Стома робіць непажаданым любы рух і ўжо за прыпынкі тро да патрэбнага зъяўляецца шкадаванье, што давядзецца ўголос прасіць кіроўцу спыніцца. Пазяхаючы са съціснутымі сківіцамі, каб не падымаць руку прыкрыць рот, спадзяюся, што нехта яшчэ зъбярэцца выходзіць на гэтым прыпынку, і пазбавіць мяне неабходнасці псаваць та-кое добрае, арганічнае і цалкавіта дабраахвотнае маўчанье. У салоне амаль пуста. Зъбіраюся з сіламі і ўсё роўна неяк недастаткова гучна, як чалавек, які дрэнна ведае мову і гэтага саромеецца, агучваю просьбу. Але і такога ўмоўнага мармытанья хапае. Кіроўца, што іншым разам абавязкова б перапытаў, сённяня таксама ашчаджае слова. Мікрааўтобус спыняецца.

Разам са мною падымаецца і выходзіць яшчэ адзін пасажыр. Шкадую, і трошкі зайдзрошчу, што яму хапіла вытрымкі пераседзець мяне моўчкі. Выходжу на мокры ходнік. Адчуваю, што раптам аднекуль наляицеў доўгачаканы добры настрой (хіба з туману) і сонным

гарадскім надвячоркам крочыць побач са мной дахаты. Але на ходніку ўжо ня я, я — трошкі наперадзе: у пакоі. Уключаю лямпу над сталом, стаўлю гарбату і бяру аркушык паперы. Пасьля над дзъвярыма ў кватэру ўкручваю лямпачку, якая падсвятляе шыльду (кшталту тых, што вісяць ля ўваходаў у аперацыйныя ці экзаменацыйныя аўдыторыі, толькі з надпісам): «Не турбаваць! Прышло натхненьне». И сяджу ў цішыні, якую парушае толькі манатонны гул машинаў на вуліцы і ўтульнае сіпеньне гарбатніка... Сяджу з нагамі на фатэлі — такі ж, як і голуб на май падваконьні, сонна хутаюся ў плед — гэтаксама, як ён у сваё пер'е, і разважаю:

«...мы насамрэч вельмі падобныя да птушак, бо, як і яны, нараджаемся ў шкарлупінъні. Усё нашае існаванье мы ўпарты дзяўбем съцены, дах і падлогу сваёй абалонкі ў пошуках чагосці лепшага, іншага. Дзеля большых посьпехаў заканчваем навучальныя ўстановы, курсы, чытаем кнігі — ўсё, каб спрытней дзяўбсьці аckenца звонку. Пасьля ствараєм сем'і, каб муж ці жонка дапамагалі ў бясконцай працы... Мала хто пасыпвае зразумець перад тым, як разбурыць апошнюю перагародку, што фіналам гэтай працы будзе нашая съмерць. Праўда, пасьля гэтага людзі атрымліваюць мажлівасць падняцца ў паветра і адчуць сябе сапраўднай крылатай істотай. Людзям у паветры нават прасьцей, чым птушкам, бо ня трэба шукаць кузурак, віць гнёзды, хавацца ад непагадзі. Але невядома, ці добра там чалавеку, бо нашто ж бязважкасць неба, калі нельга адчуць цвёрдасці глебы пад нагамі? И ці так добра там, па-за шкарлупінънем? Шмат хто, абцяжараны правінамі, не падымаецца ў неба, а трапляе ў апраметную, дзе смала і агонь. Навошта ж съпяшацца туды? Птушкі ж гэтак не рызыкуюць...»

Падымаюся, падыходжу да пліты, наліваю кіпень у кубак, на гарачую патэльню разьбіваю два яйкі... Эўрыка! У птушак таксама ёсьць сваё пекла. Рызыкуем ня мы адны. Палягчэла. Бяру гарбату і іду глядзець апошнія навіны, што там робіцца ў нашым сусветным яйку.

Лінія лёсу

Жыцьцё бывае доўгае, бывае кароткае. Здараецца, што людзі думаюць пра сваё жыцьцё занадта добра, а само яно гэтак ня лічыць. Найперш разыходжаныні праўляюцца ў тым, наколькі працяглым гэтае самае жыцьцё будзе.

На маёй руцэ лінія жыцьця неверагодна доўгая. На яе руцэ – дзіўна кароткая.

Але.

Трэба мець на ўвазе, што і ў выпадку, нібы прадвызначаным лёсам і пацверджаным прыродай, ня ўсё гэтак проста. У Windows Media Player ва ўсіх трэках, як відэа, гэтак і аўдыа, даўжыня дарожкі на застаўцы заўсёды аднолькавая. Пры гэтым працягласць аднае песні 6 хвілінаў, а іншай – 2... Па адной індыкатар рухаеца ледзь-ледзь, па іншай ляціць. Заўважалі?

Дык вось, на маёй левай далоні дарожка жыцьця доўгая, але хуткасць яе праіграваныня вялікая. Таму і скончыцца яна можа значна раней, чымсьці падаецца. Усім дадзены аднолькавы па памеры кавалак існаваньня, і нехта яго прабягае, як спрынтар свае 100 метраў, а хтосьці прапаўзае па-пластунску і яшчэ спыняеца ад-пацыць. Цяжка сказаць, які рух прыносіць больш задавальненіння. Можа быць, што абодва маюць нечакана хуткае заканчэннне, бо на руцэ не адзначаецца бегунком, як на праігравальніку, шлях, што ўжо застаўся за плячыма.

Мой дом

Дзіўна, што так не бывае ў Менску, а толькі тут, у бацькоўскай хаце. Прачынаюся сярод ночы, каб занатаваць тое, што съню. Толькі падняўшыся з ложку разумею, якія розныя сюжэты ў маіх начных гісторыяў і прыходжу да высновы, што складнага расповеду з іх не атрымаецца. Супакойваюся і кладуся ізноў. Да вось заснуць па-сапраўднаму не магу: і ня съпіцца, і ня пішацца. Гэтак варочаюся з боку на бок рэшту ночы. Да ранку ўсё пераблытваецца, і падаецца, што гэта я ў съне спрабаваў запісаць падзеі рэчаіснасці. У галаве, як у астылай лазні ранкам, – цёмна, таямніча і пахне пальном...

Збираюся і выходжу з хаты вонкі. Халодная восеньская раніца вісіць вільготным туманом над паркам, кірмашом і рэчкай. Месціцы, падняўшы каўняры, соўгаюцца па справах уздоўж харчовых шапікаў. Магнітрафон гандляра касетамі нудзіць нешта невыразнае, хрыпата крумкаюць вароны ў гольлі парку. Каstryчнік разьбіў яешню жоўтага лісця на чорную патэльню асфальтаванай шашы. Задуменны парк глядзіць на звычайную нядзельную мітусьню мястэчка напаўзаплюшчанымі вачымі і пад маруднае гайданьне ветру рыхтуецца да працяглага сну. Яму трэба спаць у халады, каб ня ведаць, што дрэвы ўзімку становяцца дровамі...

Доўга гуляць халодна. Іду дахаты, каб пасядзець у калісці дзіцячым, а цяпер проста сваім пакоі, дзе на паліцах даўно працитаныя кнігі, на съценах карціны, такія знаёмыя, нібы самім мной і намаляваныя. Саджуся за вялікі пісьмовы стол і гартаю старыя сшыткі з

шуфлядаў. Спакой майго пакою ахутвае і спыняе бег часу, які нібы блытаецца сярод рознага рапрытэтна-антыхварнага начынья, бутляў з хатнім віном, стосаў газетаў і яшчэ Бог ведае чым, што бесъсістэмна і таму вельмі маляўніча расстаўлена татавай рукой. У нашую з братам адсутнасць пакой ператвараецца ў маленъкі хатні музей і мы, прыязджаючы, радыя быць у ім ганаровымі экспанатамі.

Мне заўсёды лёгка ехалася да хаты, і гэтак жа лёгка ад'язджалася. Сем гадоў жыцьця ў сталіцы, на шчасьце, яшчэ не ператварылі мяне ў госьця ў бацькоўскім доме. Можа, таму толькі тут я не могу сказаць з упэне-насцю што лепш: спаць і бачыць сны, альбо ня спаць і быць нібы ў съне. Абодва варыянты існаванья тут — працяг адно аднаго. Гісторыя, якая распавядае цябе. Казка, якую хочацца слухаць і баіць іншым.

Захаванье параметраў

Чытаючи кнігу, кожны раз спрабую запомніць старонку, на якой спыняюся і, здаецца, запамінаю, але разгортаючы тамок праз нейкі час, хутка ўпэўніваюся ў адваротным. Засяроджана прабягаю вачыма тэкст і не могу вырашыць ці чытаны гэты кавалак, ці некрануты, побач з нібы знаёмымі сказамі раптам узьнікаюць новыя радкі, бы дапісаныя пасля таго, як я загарнуў кнігу. Прыйзнаючы міэрную верагоднасць апошняга, даю сабе вымову, маўляў, з-за хуткага няўажлівага чытанья і адбываюцца такія рэчы. Гэткая сітуацыя паўтараецца ўвесь час, але прынцыпова ніколі не карыстаюся закладкамі. Упартасць дае магчымасць, не чытаючы твор двойчы, усё ж нібы дубляваць некаторыя абзакты, па-новаму іх успрымаючы. Не спыняючыся на банальнай канстататацыі карысьці паўтарэння ці знаходжанья новага ва ўжо знаёмым, дадам, што такая метода праста неабходная для чытанья ўрыйкамі пад час вандровак па справах у грамадскім транспарце ці чаканьня, якое непазыбежна надараецца ў розных месцах.

Бяспречна, чытаньне, абстаўленае такім чынам, шмат каму падасца малапрыгожым і наогул ганебным учынкам, але чытаць кнігу ў ціхай хатній атмасферы неяк не атрымліваецца. А прымаючы ва ўвагу лянату, што бясконца прагрэсует, і хранічную стому, уласцівую і добра знаёму амаль усім бяз выняткаў ахвярам крызісу занячэння атрыманьня вышэйшай адукцыі, можна сумленна сказаць, што наогул няма ніякай мажлівасці рабіць усё па-ранейшаму рацыональна і правільна. Звыклыя заняткі ператвараюцца ў нешта цяжкае ды непрыемнае і не праз іх складанасць, а толькі праз іх звычайнасць.

Вось таму, каб дадаць яркіх уражаньняў, і такая інтymная справа як чытаньне кнігі зараз з нейкай падсвядомай экслібрисцкай асалодай адбываецца на вачах чужых людзей у мала прыдатных месцах. Нават калі зъмест захоплівае і прыцягвае ўвагу, нешта не дазваляе працягнуць чытаньне лежачы на ложку, пры запаленым утульным начніку. Чакаю таго моманту, калі заўтра давядзеца ізноў некуды ехаць і ўяўляю, з якой асалодай буду чытаць далей з няпэўна запомненага месца.

Наогул усё становіцца з ног на галаву і падаецца жудасна чужым. Слухаючы блюз ці гледзячы Еўраньюс і рыфмуючы бяз сэнсу абы рыфмавалася, чакаю нечага адмысловага знакавага, спадзяюся, што вось ня сёння дык заўтра сябра, які разумее ўсю глыбіню і неруш маей апатыі, запытаем таямніча і шматзначна нешта кшталту таго, што спытала Гётэ ў Хэмінгуэя пры сустрэчы на нябесах¹.

Я пачую і, нават без удакладненія на рытарычны запыт, ажыву, і пачну новы этап свайго быцця, ня ведаю як, але правільна і так, як цяпер толькі мару... Магчыма, канечне, і ня будзе зъменаў, як няма і сябра і самое тae апатыі, ад якой мне трэба пазбавіцца, і ня мару я ні аб чым. А можа сам сябра пакутуе на гэткую ж невымоўную, і праз тое яшчэ больш цяжкую, форму самавызначэння. Сядзіць і скрушна дасылае камусьці брутальна-прытарнья SMS², не спадзяючыся атрымаць адказ.

Верагодна, усе развагі выкліканыя толькі бязглудай мітусылівай думкай-вірусам, што імкненца пакручастай траекторыяй да адзінага лагічнага заканчэння свайго шляху – зъядзенія мяне ў ложак і поўнай маёй перазагрузкі з адключэннем ад крыніцы энергіі. У такім выпадку усе мае максімы, выкладзеныя вышэй, зъяўляючца ня больш чым захаваньнем назапашанай за дзень інфармацыі, якая, калі яе не занатаваць, пасля выключэння можа быць страчаная.

¹ "А тое, што вы памерлі... дарэчы, ці даўно?" М. Кундэра, "Бясьсьмерце".

² SMS — save my soy (выратуйце маю душу).

Лютайская ночь

Учора здраджваў прозе: уночы шукаў рыфму. Здрада атрымалася няўмелая, але па-юнацку палкая і шчырая.

Седзячы на кухні з незапаленым святлом, глядзеў у завейны экран зімы. Была нядзеля, але праграма ішла тая ж, што і учора ў гэты час – завіруха. Такія эфіры, якія праз іх малую папулярнасць не перарываюцца рэкламамі п'янных шпацираў і пошлых дэфіле – глядзець адна любата. Жоўтага святла ліхтароў хапае для таго, каб бачыць літары, што сваімі некаліграфічнымі абрывамі займаюць жоўтае поле аркушу. Усё даспадобы: цішыня, шоргат снеговых крупоў па блясе падваконня, чистыя невялікія аркушыкі паперы пад рукой. Памятаю, як знайшоў стосік іх на гаўбцы, калі рабіў генеральную рэвізію сваёй новай кватэры. Яны ляжалі на пыльной палічцы, пэўна, не адзін год, і гэта кімпартычна пажаўцелі на сонцы, што сасыпелі, як яблыкі на дрэве ў садзе. Неяк падсвядома ашчадна і па-гаспадарску, робячы прыборку, адразу адклаў іх у шуфляду, яшчэ ня ведаючы, з якою мэтай. Пазней зразумеў іх каштоўнасць, калі пачаў занатоўваць свае неспакойныя думкі. Іх гладкая жаўтлявая паверхня, нібы створаная для графічнага афармлення словаў. Мінулым вечарам мае аркушы, убіраючы святло ліхтароў, пачыналі самі яго выпраменьваць. Цінькаў гадзіннік, падаў сынег, атрымліваліся радкі:

З завейнае ночы
Паўсонна ліхтарні глядзяць на мяне.

Яны за мной сочаць,
Нібы правяраюць жывы я ці не.
А венцер шапоча
пра тое, што заўтра, бы ўчора, міне.
Заплюшчуаю вочы
Спачатку на яве, а потым у съне.
І думаю: «Ойча,
хай келіх сумненьня хоць сёньня міне».
Падманваю двойчи
І двойчи сябе.

Канчатковы варыянт зьяўляецца за хвілю да таго,
як заканчваюцца суткі. Дзень, праведзены ў поўнай
абломаўскай ляноце, раптам напаўняеца зъместам.
Патрэба ў самаапраўданні, на якую пакутуе палова
такіх самых натхнёных лайдакоў, спатоленая. Сыпіса-
ны ўдоўж і ўпоперак аркушык лёг адпачываць на шафу
асобна ад сваіх некранутых братоў. Ён быў задаволены
свайм новым статусам — статусам рукапісу.

Лёг і я, задаволены tym же. Ложак, як багна, паг-
лынуў маё цела. Акно засталося незавешаным фіран-
каю. Адтуль у цёмны пакой глядзела зімоваяnoch — съвед-
ка, што ўсё бачыць, але заўсёды маўчыць.

Verba volant?

Здараеца так, што з часам забываеца твар чалавека, яго прозывішча і імя, але памяць захоўвае пэўныя фразы, выразы, кавалкі сказаў, выхапленыя з гутарак. Абставіны і месцы дзеяньня губляюць акрэсленасць, а слова застаюцца. Чаму згадваюцца менавіта нейкая частка прамовы, пэўныя словазлучэнні, інтанацыя, націскі?.. Што робіць такое ўражаныне на нас, калі праз гады і процьму падзеяй памяць праносіць кавалкі тэксту, агучанага некалі даўно і з забытае нагоды. Адказу, які б слушна тлумачыў гэта, здаецца, няма. І толькі раз-пораз ў галаве, як бурбалкі з дна возера раптоўна ўсплы-
ваюць слова.

“Выйду замуж, если полюблю”. Вось першы прыклад такої бурбалкі. Сентэнцыя належыць армянскай дзяўчыне — падлетку з Масквы. Яна была агучаная на беразе паўднёвага мора. Нешта прамаўлялася пра моцную сямейную іерархію, пра паслухмянасць жанчын іх народу, пра адносіны да шлюбаў з рускімі і тое-сёе ў гэткім жа духу. И як падсумаваныне — гэтае “выйду замуж”. Што да чаго? Ня памятаю. Але ж як цвік сядзіць съцвярджэнніне і ў ваччу стаіць яе вобраз: цела жанчыны з карціны Рубенса і твар дзіцяці з чорнымі вала-
самі і вачымі.

Наступным згадваеца выпадак з майм стрыечным братам, які, будучы малечай, атрымаўшы нешта прыемнае ці, можа, смачнае ад матулі, шчыра спытаўся ў яе: “Это мне за то, что я хороший?” Вось чамусыці запомнілася ж гэтая шчырае да ідыштызму пытаныне збэшчанага хлопчыка. Яно жыве ў маёй галаве сваім

ўласным жыцьцём. У адрозненьне ад папярэдняга прыкладу я, вядома, памятаю імя брата і зредку бачуся з ім, але, хоць забі, не ўзгадаю аніводнага слоўца з наших гутарак, нават з апошняе. Ён для мяне гэта тое кароткае пытаньне, якой дзесяцігадовае даўніны.

“Не жилец” — гэтак съціла і зъмястоўна агучыла свае думкі пра маё кволае здароўе прабабця па маці, калі я за першыя некалькі год існаваньня перахварэў на ўсе вядомыя педыятратры хваробы. У прынцыпе, адмовіць у рацыі ёй цяжка, бо, каб не асабістая зацікаўленасць маіх бацькоў-дактароў, я калі і жыў бы, то не працяглы час. Напраўду, цяпер не хварэю зусім, але хто я такі ў адносінах да гэтага съвету, памятаю добра.

Нават ня сказ ці выраз, а просты зварот застаўся мне ад аднае маёй настаўніцы — “дружок” — менавіта так пачыналася большасць сказаў гэтае немаладое жанчыны, якая была наколькі самадукаваным, настолькі і самаўпэўненым псіхолагам нашае гімназіі. Ня ведаю, ці яна вычытала пра такі зварот сярод парадаў нейкага съпецыялізаванага часопісу, ці мела гэта сваім вынаходніцтвам, але “дружкамі” з яе ласкі раз на тыдзень становілася ўся наша група. А паколькі настаўніца была знаёмая з маёй матуляй і завітвала на госьці, то, зредзь часу, “дружком” я бываў і па-за урокамі. На тое успрыманьне для мяне не існавала больш штучнага і няшчырага звароту аднаго чалавека да другога і, калі наш фізік называў нас “спиногрызикамі” і “лоботрясамі”, я, натуральна, млеў ад задавальненія. А цяпер я магу і сам зъвярнуцца да чалавека зваротам “дружок”, калі ён на-
каліў мяне і я яго ціха з усяе моці ненавіджу.

З тых жа адноса далёкіх часін засталася і фармулёука ў тлумачальнай цыдулцы, яку мы з сябручком пісалі з нагоды спробы падпала прыбіральні з дапамогай кітайскай піратэхнікі. Апроч выкладаньня фактаў, нас прымусілі скончыць твор пакаяльнае літаратуры недвухсэнсоўным перапрашэннем і прызнаньнем амаральнасці нашых дзеяньняў. У каго нарадзіўся шэдэральны фінал, не бяруся съцвярджаць, але ён са мной

праз гады: “Считаем этот поступок недостойным по-чётного звания гимназиста”. И цяпер можна праста падставіць у фразу патрэбную пасаду ці годнасьць і самы злы начальнік будзе сущешаны вашым шчырым раскяньнем.

Запомніліся мне і мае ўніверсітэцкія выкладчыкі. Пэўна, найбольш з усіх іншых знаўца Ранняня Сярэднявячча — Ала Пятроўна, якую ўсе студэнты называлі праста — Бабулька. Выкладчыца была ў tym веку, калі нам яе дакладны ўзрост вызначыць было ўжо немагчыма, а ўсе, хто быў яе прыкладным аднагодкам, даўно сядзелі на пенсіі. Дык вось Бабулька мела цікавыя адметнасці зъмягчэння гукаў і асабліва ў словах з літарай “Р”. Гэта не было грасіраваньнем французаў ці цывёрдым беларускім маўленьнем, а цікавым і съмешным зъмякчэннем гуку, накшталт таго як робяць гэта карэнныя (калі такія яшчэ ёсьць) масквічы. “Давечя, была в Рядашковичах. Там такая чудесная керямика.” Ці яшчэ — «В четверы была в церкви...» Але апафіёзам усяго быў зварот на занятках да мужчынскай часткі нашага студэнцтва — “Рицари вы мои-и!” Апошняе праста клала покатам усіх прысутных у аўдыторыі.

Яшчэ адзін выкладчык таксама немаладога веку, што выкладаў дапаможныя гістарычныя дысцыпліны, заўсёды падчас лекцыі сур’ёзна папярэджваў нас аб tym, што мы мусім слухаць яго ўважліва, бо ён ніколі двойчы не паўтарае сваіх словаў. Але справа ўся палягала ў tym, што дзядзька гэты меў нейкую своеасаблівую моўную хваробу накшталт зіканьня з tym адрозненем, што ён паўтараў ня гуکі, а цэлые словазлучэныні і нават сказы. Гучала гэта прыкладна так: “I запомніце, запомніце, калі ласка, што я два разы, два разы, свае слова, слова, не паўтараю, не паўтараю. Зразумела, зразумела?” Такім чынам нават самия нягегля мелі мажлівасць не съпяшаючыся цудоўна весьці кансьпект лекцыі.

Калі сабрацца з думкамі, то можна адзначыць нейкія слова — маркеры, што маюцца ў адносінах да больш
У севалад Съцебурака / 113

шасьці маіх знаёмыx. Менавіта па іх беспамылкова можна пазнаць чалавека. Гэта як адбіткі пальцаў – рэч, якая мае мізэрны шанец паштарыцца. Запомніцца выраз, запомніцца і яго носьбіт.

Мая будучая маці, у часы, калі яшчэ навучалася ў інстытуце, у адказ на прапанову майго будучага таты пачаставацца нейкім эрзац-напоем з гонарам адказала: “Я пью толькі чорны кофе”. Мінула 25 гадоў, а бацька ўзгадвае гэты “кофе” калі хоча пакпіць з матулі ці пад-к्रэсліць яе задужа вялікія патрабаваныні. Выраз гэтых стаўся фактычна прыказкай у нашым сямейным фальклоры.

У гэтых самых фальклор патрапіў і я, аднойчы ў прыступе запалення падлеткавай гіпертрафаванай самастойнасці рыкнуўшы бацькам: “Имею право!!!” На што я меў права цяпер невядома, а толькі гучная дэкларацыя саплівага праваабаронцы засталася. І жыве сабе самастойным жыцьцём побач з матулінай “кавай”.

Кожнага разу, завітваючы ў харчовую краму ля дому, прыгадваю, як адна дзяўчына, з якой увечары мы зайдлі па ежу, неяк задужа гучна нагадала мне пра абавязкі мяне як пакупніка “Сева, бери корзинку!” Я працягнуў руку па пластмасавы кошык ля касы і ўсё было б нормальна, каб крама ня мела назву “Корзінка”. А так гэтые гучны загад прымусіў усіх прадавачак і ахойнікаў насыцярожана зірнуць у наш бок. Боні і Клайд, бач ты...

Вось некаторыя ўспаміны, што ўтрымлівае мой аўдзёархій. Я не памятаю як упершыню пачуў сваё імя, ня памятаю сваіх першых словаў, ня памятаю прызнаныня ў кахраныні, затое варушацца ў маёй галаве галасы незнамцаў з натоўпу, словаў сяброў на гадзіну з купэ цягніку, няхітрыя мелодыі песенек замежнае папсы пачатку 90-х і шмат чаго іншага, якое, зълящеўшы аднекуль, затрымалася ўва мне.

Да заўтра

Сёньня я ў горадзе ў якім ўсё як заўсёды. Хаджу па вуліцах, якія даўно не хаваюць таямніцу. Мне добра вядомыя ўсе павароты і завулкі з кантэйнерамі съметнікаў у дварах дамоў з пад'ездамі, да якіх не пад'едзеш, хіба што на ровары, дзіцячымі пляцоўкамі ў атачэныні машынаў і цаглянымі каробкамі ўсялякіх кацельных і іншых тэхнічных пабудоваў. На вуліцах кавярні, а ў дварах за імі прыбіральні. Апошня ў асноўным імправізаваныя, таму нязручныя і брудныя.

Сёньня горад гэткі ж жывавы як і ўчора, толькі падаецца, што і яму трохі надакучыла дзённая мітусеньня і ён съпяшаецца запаліць ліхтары і вітрыны, каб ускосна і як бы незаўважна, але настойліва, паведаміць мінакам аб надыходзе вечару. На мяне хітрыкі ня дзейнічаюць. Таму не бягу на прыпынак і ня пхнуся ў чарговы аўтобус як у апошні. Я за адно з горадам, таксама хачу, каб як мага болей людцаў разъехалася па хатах і вызваліла стапаныя за дзень ходнікі.

Выходжу з кнігарні, заўважна съцямнела. Я на праспекце. А дзе яна? Яна гэта зусім ня нейкі зьбіральны вобраз таямнічае незнамкі, яна канкрэтны чалавек і таму мне цікава абсолютна канкрэтна, дзе яна. Можна, канешне, проста паразважаць аб верагодных месцах знаходжання аўекту маёй цікавасці, а можна даведацца дакладна. Можна. Вось толькі з пэўнага часу мы ніхто адзін адному, праз тое мне неяк складана пазваніць і запытацца.

Але я ведаю, што рабіць — стану ў кутку схаваным ад ветру і, зъняўшы пальчатку, пачнуні набіраць SMS.

Вельмі хутка мне надакучвае гэты ўрэшце бессэнсоўны занятац і я тэлефаную сябру.

Мой сябра — гэта чалавек, з якім мы сябруем з дзяцінства, але пабачыліся чамусыці ўпершыню толькі год пяць таму. Мы маем шмат падабенства ў проста дрэнным і ў тым дрэнным, што мы прызычайліся лічыць за добрае. Праз такія лучнасці мы няблага бавім час, ці лепш сказаць марнуем яго, выдумляючы розныя падставы, каб не пісаць дысертацыяў. Мы сядзім па корчмах, блукаем па горадзе, ходзім у госьці. Пры гэтым труцім адзін аднога квазіфіласоўскім нудотнымі размовамі і вершамі, лепшымі з якіх зъяўляюцца ўсё роўна чужая.

Набіраю яго нумар... сувязь пайшла...гудок... яшчэ...

— Здароў! Што парабляеш? Планы на сёньня? А можа ня трэба на ангельскую ісьці? Ну, вось. Тым больш, што не рыхтаваўся. Выдатна. Давай не праз гадзіну. Давай зараз. Ок!

Мы сустракаемся і крочым па вуліцы, гаворачы пра сваё і слухаючы сваё, згодна запавету злосных нацыяналістаў. Час ідзе павольна ў тых месцах куды мы завіваем, праз тое да іх закрыцця мы звычайна пасыпявам абмеркаваць ня толькі асабістыя дробязі, але і агрэсіўную палітыку некаторых задужа разьвітых краінаў, а, таксама, прэвентыўна выказаць свой рагучы пратэст глабальнаму пацяпленню і іншым сусьветным жудасцям.

З надыходам ночы на апошніх прадстаўніках сямейства грамадскага транспарту разъезджаємся па сваіх спальных і ня надта раёнах і кладземся, каб заўтра ізноў недараўбіўши справаў, не даседзеўши і недапісаўши, недагледзеўши і не нагледзеўши сустрэцца абцяжаным няскончанымі і дужа важнымі заняткамі і забыцца на іх. Да заўтра...

Зъмест

Разьдзел I. “Край”	3
...Як парвецца...	5
Беларусі	7
Дзяды	8
...Ну, што ж ты сынішся так пагана мне, Радзіма?...	9
Стары Менск	10
...Ад прадзедаў спакон вякоў...	11
...Яна была бабкай Прадславы...	12
...Каляндная завея...	13
...Восень прыходзіць увечары...	14
...Я хацеў бы сустрэцца з вамі на вуліцы...	15
...Сланам не хапае посуду...	16
...Праз дзіркі, шашалем пакінутыя ў дошках...	17
...Як паволі усё адыходзіць...	18
Лясун	19
Тэрцын	20
Разьдзел II. “Горад”	21
...Вечер гуляе ў напарсткі...	23
Ранішні блюз	24
...З неба сонца, як кот...	25
...У Менску вільготна і цёпла...	26
...На ведаю, як у Ландоне...	27
...Над сталіцю ноч...	28
Прапорцыя	29
...Я зъягу ад вялікага гораду...	30
...Я ня супраць вуліцы “Кастрычніцкай”...	31
...Недзе ўверсе — Бог і навальніца...	32
Каляды	33

Раздзел III. “Вершы пра вершы”	35	...Які сам ты... 74
...Як зерне ў Боскае сяўбе...	37	...Ціха!.. 75
...Без съвягта ў хаце...	38	Прысьвячэнне Ю. I. 76
...Лісты мае...	39	На вянчаньне Анатоля і Тацяны I. 77
...Вершы нараджаюць ў цішыні...	40	...Неба любіць ваду... 78
...Мае вершы, як съмерці, баяцца паперы...	41	...Нарадзіўся бяз звычкі хадзіць... 79
...Растлумачыць, як пішуцца вершы...	42	...Мае няспраўджаныя мары... 80
...пішу удзень...	43	...той, хто чакае дажджу... 81
...Думкі лётаюць, ды не пішуцца...	44	...На ценькім валаску жыцьцё тримаецца... 82
...У кожнай згодзе ёсьць сваё “годзе”!..	45	...Маё соннае съмешнае шчасльце... 83
...Тры месяцы лета, як тры трыйлеты...	46	...І ніяк па-іншаму ня можам... 84
...Бездакорным халодным і чыстым...	47	...Быў бы Джым, даў бы лапу на шчасльце... 85
...Ня то, каб гэты раз быў першы...	48	...Незваротна зынікае яшчэ адзін год... 86
Раздзел IV. “Жарсці і жарты”	49	...Калі нарэшце надыходзіць час... 87
...Калі ты прыйдзеш да мяне...	51	...Ты, як брудную пляму... 88
...Што аддаць, каб зывіцца ізноў...	52	...Зыходзіцца ў кропку праз шкло... 89
...Я, як мог, марнаваў час...	53	...Калі разъядзе жыцьцё... 90
...Ня ліце гэты келіх поўны...	54	...Ня мроіцца стаць манаҳам... 91
...Я цісну тваю руку...	55	...Нам усім у жытцы не стае... 92
Чэскі трыйялет	56	
...Залева...	57	
...Такім надвор’ем трэба жыць...	58	
Расклад	59	
Рамантык	60	
...Я не віншую...	61	
...Маё тут існаваньне...	62	
Ноч у маёнтку	63	
...Не глядзі...	64	
...Шукаць: дзе трошкі меншы дзень...	65	
...Я рэдка суцяша тых, хто плача...	66	
...Я стаміўся цябе праводзіць...	67	
...ДАІ спыніла пісьменьніка...	68	
...Як выйдзэм з “Галерэі Б”...	69	
...Як мы адзін аднога забываєм...	70	
...Хутка Каляды і Новы год...	71	
...Якая розыніца...	72	
...Пройдзе гадкоў дзесяць...	73	
Раздзел V. “Захаваньне параметраў”	93	
Крылы	95	
Дзень Н	98	
Кім я хачу стаць пасъля съмерці...	100	
Ab ovo	102	
Лінія лёсу	104	
Мой дом	105	
Захаваньне параметраў	107	
Лютаўская ноч	109	
Verba volant?	111	
Да заўтра	115	

Сыціла пра аўтара:

Нарадзіўся ў 1981 годзе ў г. Жлобіне ў сям'і дактароў. Па бацьку паходзіць з Заходняе Беларусі, па маці – з Усходняе. Скончыў гімназію ў г. Вялейка, гістарычны факультэт БДПУ ў Менску. Пачаў друкавацца падчас навучанья ва ўніверсітэце. Вершы зъяўляліся ў “Нашай Ніве”, “Куфэрку Віленшчыны”, проза — у “Дзеяслове”. Пасля заканчэння асыпрантуры працуе асистэнтам кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі БДТУ.

Літаратурна-мастацкае выданне

Сынебурака Усевалад Мікалаевіч

Крушня

Вершы, проза

Бібліятэчка часопісу "Дзеяслово".

Выпуск 3.

Рэдактар *Барыс Пятровіч (Сачанка)*

Мастак *Генадзь Мацур*

Вёрстка *Людміла Фомчанка*

Карэктар *Тацяна Сушчэўская*

Адказны за выпуск *Віктар Хурсік*

Здадзена ў набор 10.10.2006 г. Падпісана да друку 13.12.2006 г.

Фармат 84x108^{1/32}. Папера афсетная. Друк афсетны.

Аб'ём — 3,9 ул.-выд. арк. Наклад 300 асобнікаў. Заказ №

Выдавец Віктар Уладзіміравіч Хурсік,

220117, г. Менск, прасьп. газ. "Звязда", д. 57, кв.31.

Ліцэнзія ЛВ №02330/0133267 ад 30.04.2004.

Надрукавана ў друкарні СТАА "Медысонт",

ліцэнзія №02330/0056748 ад 22.01.2004.

220004, Менск, вул. Ціміразева, 9.